

Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка
Адзел бібліятэчнага маркетынгу
Хроніка
культурнага жыцця бібліятэк г. Кобрына і раёна за жнівень 2022 г.

Мерапрыемствы да Года гістарычнай памяці

5 жніўня

«Наследие моей страны» – пад такой назвай у інфармацыйна-сэрвісным цэнтры для падапечных Кобрынскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната прайшла віртуальная экскурсія, прымеркаваная Году гістарычнай памяці.

Вядучыя пазнаёмілі гасцей з выдатнымі помнікамі архітэктуры і культуры Беларусі, прысутныя прачыталі вершы пра Беларусь, пра вайну, пра Брэсцкую крэпасць.

ЦБ, 10 чал.

19 жніўня

У рамках Года гістарычнай памяці і праекта «Бібліятэка без межаў» у інфармацыйна-сэрвісным цэнтры адбылася гадзіна нацыянальнай культуры «Культурная спадчына – галоўнае багацце краіны».

Падапечныя Кобрынскага псіханеўралагічнага дома-інтэрната пазнаёміліся з народнымі традыцыямі і абрадамі беларусаў, з беларускай кухняй і народнымі святамі, прагледзелі відэаролік аб гісторыі беларускага нацыянальнага касцюма. Завяршылася мерапрыемства віктарынай «Крыніцы народныя».

ЦБ, 13 чал.

Мерапрыемствы ў рамках праекта «Книга, солнце, дружба – вот, что детям нужно!»

10 жніўня

На конкурсна-гульнявую праграму «У дорожных правил каникул нет!» сабраліся дзяці старэйшых груп дзіцячага саду № 4.

Дзеці пазнаёміліся з дарожнымі знакамі і правіламі дарожнага руху, даведаліся пра тое, чаму правілы трэба абавязкова ведаць і выконваць. Юныя ўдзельнікі прынялі актыўны ўдзел у займальных конкурсах «Загадочный», «Огни светофора», «Пешеходный переход», у гульнях «Разрешается – запрещается», «Три огонька светофора». Дзеці прагледзелі відэафільмы, паслухалі песні, склалі пазлы дарожных знакаў, запалілі на малюнку святлафор, зрабілі «Пешеходный переход». Бібліятэкар пазнаёміла юных пешаходаў з кніжнай выставай «Дорожная азбука» і інфармацыйным стэндам «Детям знать положено».

Філіял «Дзіцячая бібліятэка», 31 чал.

22 жніўня

Бібліятэка сумесна з Цэнтрам культуры і вольнага часу правяла на квэст-гульнію «Спасателі». Падчас гульні дзеці прымянялі веды і навыкі аказання першай медыцынскай дапамогі, уменне арыентавацца на мясцовасці, веды лекавых траў і іх уласцівасцяў. Удзельнікі гульні выступілі ў ролі краязнаўцаў, а ўсе патрэбныя веды давялося папаўняць праз бібліятэку.

Залеская ПБ, 16 чал.

Іншыя мерапрыемствы

21 жніўня

Чарговае пасяджэнне літаратурнага клуба «ПоэтиКо» прайшло ў фармаце паэтычнага маскараду «Узнай колегу по перу» у гонар дня нараджэння аб'яднання. Павіншаваць кобрынскіх літаратараў са святам прыехалі госці з Масквы – гукарэжысёр рускага духоўнага тэатра «Глас», аўтар-выканавец Святлана Саннікава-Залатаног і яе сын Максім, які, апроч навучання ў школе, часам гуляе на сцэне памянёнага тэатра ці здымаецца ў кіно, як і яго бацька Віктар Залатаног. Масквічы паднеслі кобрынчанам музычны падарунак: Максім сыграў на гуслях, а Святлана разам з сынам выканала некалькі сваіх песень пад гітару. Па традыцыі, паэты чыталі свае вершы і невялікія праязныя творы. Фінальным акордам мерапрыемства стаў міні-ўрок па вершаскладанні «Акро».

ЦБ, 9 чал.

25 жніўня

У рамках рэалізацыі праекта «От милосердия в книгах – к неравнодушию в жизни» прайшло пасяджэнне аматарскага клуба «Золотые россыпи» у форме фальклорнага свята «Между медовым и яблочным Спасом август прольёт благодать». Удзельнікі мерапрыемства пазнаёміліся з гісторыяй свята, яго традыцыямі і абрадамі, з задавальненнем адказалі на пытанні віктарыны «Пришли Спасы – готовь припасы», паўдзельнічалі ў конкурсах «Знайка», «Разгадай загадку». Кіраўнік кружка АДЗІ і ГПЎ пры Кобрынскім ТЦСАН Чаплун Д. С. правёў трэнінг «Приведите в порядок свои эмоции» і тэст «Возраст вашей работоспособности».

Філіял «Дзівінская публічная бібліятэка», 12 чал.

Выдавецкая дзейнасць

Да 880-годдзя з часу першага згадвання ў гістарычных крыніцах в. Гарадзец Кобрынскага раёна бібліёграфамі цэнтральнай бібліятэкі падрыхтаваны і выдадзены інфармацыйна-бібліяграфічны паказальнік «Гарадзец – маленькі горад». Гэта чарговае выданне з серыі бібліяграфічных паказальнікаў пад агульнай назвай «Па вёсках нашага краю».